

Водзыў

на аўтарэферат дысертациі Ненадаўца Ягора Аляксеевіча
«Водная прастора ў беларускім фальклоры: семантыка, сімваліка,
функцыянальнасць», прадстаўленай на атрыманне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка

Несумненная вартасць навуковых распрацовак гісторыка-культурнай спадчыны народа ў большасці выпадкаў вызначаеца іх значэннем як сродкаў перадачы каштоўных духоўных арыентаций ад пакалення да пакалення. Менавіта пад такім ракурсам належыць разглядаць дысертацийнае даследаванне Ненадаўца Я. А., прысвечанае вывучэнню адной з асноўных прыродных стыхій у жыццядзейнасці чалавека – воднай прасторы. Праведзенае комплекснае асэнсаванне фальклорна-міфалагічнай творчасці пераканаўча паказвае, што гідралагічны код найбольш устойліва захоўваецца ў традыцыйнай вуснапаэтычнай спадчыне беларусаў, якая стагоддзямі ўбірала ў сябе народны вопыт, мудрасць роднага краю, глыбокі сімвалізм водных вобразаў, захоўваючы мінулае і сучаснае для будучых нашчадкаў. Сістэмны разгляд беларускага традыцыйнага фальклору (тэкстаў, сюжэтаў, матываў, звязаных з магіяй вады) на іншаславянскім фоне дазволіў паказаць яго як састаўную частку славянскага дыялектнага кантынуума, прычым у іх рэальных узаемаадносінах, а таксама ў працэсе эвалюцыі ў прасторы і часе. Акрамя таго, уласнааўтарскімі запісамі падкрэслена ступень захаванасці веры сучасных палешукоў у чарадзейную і цудадзейную ачышчальнасць вады. Вывучэнне арэальных сувязей славянскіх моў і народаў, як неад'емнай часткі больш агульнай праблемы – праблемы славянскага этнагенезу – перспектывны напрамак сучаснай фалькларыстыкі.

Актуальнаясць тэмы дысертациі Ненадаўца Я. А. вызначаеца недастатковай распрацаванасцю ў беларускай фалькларыстыцы тэматыкі воднай прасторы. Можна канстатаваць адсутнасць комплекснага даследавання фальклорных матэрыялаў, звязаных з магіяй вады, у кантэксце іх жанравай спецыфікі. Водная прастора, такім чынам, упершыню становіцца асобным аб'ектам разгляду беларускай этнафалькларыстыкі. Актуальнаясць работы ўзмацняеца і тым, што даследаванне дазволіла больш глыбока зразумець трансфармацыі беларускіх звычаяў, абрадаў і іншых жанраў фальклору, звязаных з вадой, паказаўшы агульнасць і адметнасць «памяці славян у словах». Гэта дазволіла аўтару ўпершыню адлюстраваць ролю і захаванасць згаданай тэматыкі у фальклорных творах на шырокім славянскім фоне. Такі найважнейшы элемент традыцыйнай карціны свету беларусаў, як водная прастора, атрымаў канкрэтызацыю ў суаднесенасці з жыццёвымі паняццямі

пра племя-род, працяг роду, сям'ю, лёс, шчасце, дабрабыт, што набываюць асаблівую каштоўнасць у нашы дні.

У адпаведнасці з мэтай і задачамі даследавання ў дысертациі сформуляваны асноўныя палажэнні, вынесеныя на абарону, якія навукова аргументаваны, падпрадкаваны асноўнай мэце работы і пацвярджаюцца зместам. Лагічны змест даследавання адпавядае вызначаным мэце і задачам, якія вырашаюцца з дастатковай паўнатой і дакладнасцю. Аргументаванасць і пэўнасць атрыманых вывадаў і рэкамендацый, сформуляваних у дысертациі, забяспечваецца кваліфікаванай апрацоўкай вялікага фактычнага матэрыялу, у тым ліку ўласнаўтарскага. Работа грунтуецца на презентабельнай колькасці крыніц (150 адзінак), што дазваляе зрабіць досьць аргументаваныя вывады, якія з'яўляюцца пераканальным доказам асноўных палажэнняў, вынесенных на абарону. Заслугоўвае ўвагі вывад аб тым, што фальклорныя матэрыялы – гэта аб'екты ўнае сведчанне, наколькі водная прастора, як прыродна-касмічная стыхія, упłyвала на фарміраванне міфалагічнага светапогляду ў продкаў, а на сённяшнім этапе – выконвае адну з найважнейшых ролей у захаванні нацыянальнага светаразумення і жыццястайкасці суайчыннікаў. Варта адзначыць, што аўтарам разгледжаны многія нацыянальныя абраады, напрыклад: выкліканне дажжу, а таксама павер'і, звязаныя з цудадзеяйнымі ўздзеяннямі першага веснавога дажжу; паказаны ачышчальныя і лекавыя ўласцівасці вады; адзначана месца і роля вады ў замовах; асобна вылучана атаясамленне ракі Дунай у беларускім фальклоры, якое звязваецца з прарадзімай славян; грунтоўна апісаны святасць крыніц і крынічнай вады ва ўяўленнях продкаў і сучасных беларусаў і інш.

Падсумоўваючы вышэй сказанае, неабходна падкрэсліць, што дысертация Ненадаўца Я. А. «Водная прастора ў беларускім фальклоры: семантыка, сімволіка, функцыянальнасць» абапіраецца на грунтоўную тэарэтычную базу, мае лагічную структуру, з'яўляеца паслядоўнай і аргументаванай; поўнасцю адпавядае пазначанай спецыяльнасці і галіне навукі – філалагічнай. Хочацца звярнуць асаблівую ўвагу на практичную значнасць дысертатыўнага даследавання. У сувязі з гэтым лічу, што аўтар дысертациі Ягор Аляксееўіч Ненадавец заслугоўвае прысуджэння вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка.

Старшыня Беларускай нацыянальнай камісіі

АЛА пры Міжнародным камітэце славянства

загадчык аддзела сучаснай беларускай мовы

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры

мовы і літаратуры НАН Беларусі

доктар філалагічных навук, доктор

В. П. Русак

Подпіс

В. П. Русак

Вядучы спецыяліст па кадрах

Ф.І.О. Г.Р. Ф.І.О.

-08- 12 2013